



БЕЛАРУСКАЯ
МОВА

ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКАЎ
І СТУДЕНТАЎ

РЕПОЗИТОРИЙ

АМАНІМІЯ (ад грэч. *homos* «аднолькавы» + *onuma* «імя»), з'ява супадзення ў адным гучанні і напісанні розных па значэнні слоў. Праяўлеца ў **амонімах** — словах, аднолькавых у вымаўленні і напісанні, але семантычна несупастаўляльных: *раўнаваць* «рабіць гладкім, роўным» — *раўнаваць* «выказваць рэўнасць да каго-небудзь»; *мазурка* «прадстаўніца насељніцтва паўночна-ўсходній часткі Польшчы» — *мазурка* «польскі нацыянальны танец».

А. неабходна адрозніваць ад мнагазначнасці. Так, у мнагазначным слове паміж лексічна-семантычнымі варыянтамі з'ёслы захоўваеца агульная семантычная аснова, а значэнні амонімаў не маюць нічога агульнага. Напрыклад, слова *ключ* мнагазначае, бо паміж яго лексічна-семантычнымі варыянтамі «металічна прылада для ёдзікання і замыкання замка», «тое, што служыць для разгадкі, разумення чаго-небудзь» і сябе семантычна агульнасць. Словы *галка* «гушка сямейства крумкачовых» і *галка* «грулы камяк, шарык, скатаны з чаго-небудзь мякага» з'яўляюцца амонімамі, бо не выяўлююць ніякага сэнсавага падабенства. Мнагазначнае слова ў слоўніках падаеца ў адным слоўнікам артыкуле, амонімы — у аўтаномных. Словы-амонімы ўтвараюць розныя па значэнні слова: *такт* — *тактавы*, *такт* — *тактоўны*. Словы-амонімы спалучаюцца з рознымі словамі: *тэрмін* «пэўны прамежак часу» (здаць у *тэрмін*, прыйсі ў *тэрмін*, штотыднёвы *тэрмін*), *тэрмін* «словы для абазначэння навуковага паняцця» (лінгвістычны *тэрмін*, слоўнік матэматычных *тэрмінаў*).

Вылучаюць наступныя прычыны ўзнікнення амонімаў: супадзенне ў гучанні і напісанні спрадвечна беларускага і запазычанага слова: *лінь* (бел. «прэснаводная рыба сямейства карпавых») — *лінь* (галандскае *lijn* «тонкі канат»), *скат* (бел. «схіл, адхон») — *скат* (нарвежскае *skata* «марская рыба»); супадзенне ў гучанні і напісанні іншамоўных слоў: *рэйд* (галандскае *rede* «водная прастора для стаянкі судна на які-рэйдзе») — *рэйд* (англ. *reid* «пранікненне вайсковай адзінкі ў тыл ворага»), *малох* (фінікійскае *Molek* «бязлігасная сіла, якая патрабуе мноства ахвяр») — *малох* (лац. *moloche* «аўстралійская яшчарка»); запазычанне слоў-амонімаў з пэўнай

мовы: *карабін* (франц. *carabine* «разнавіднасьць вінтоўкі») — *карабін* (франц. *carabine* «спружиновая зашчэпка, якая адкрываеца ўнутр»), *канфедэратка* (польскае *konfederatka* «польскі мужчынскі галаўны ўбор, які насліпі раней канфедэраты») — *канфедэратка* (польскае *konfederat* «удзельніца канфедэрациі»); утварэнне амонімаў на аснове наяўных моўных адзінак: *ягаднік* «збіральнік ягад» — *ягаднік* «ягадныя расліны» (аманімічны суфікс «-нік»), *горны* (ад *гара*) — *горны* (ад *гора*) — амонімы ўтвораны ад розных асноў пры дапамозе аднолькавага фарманта; утварэнне амонімаў у выніку канверсіі: *люты* «люты звер» — *люты* «назва месяца», *шкода* «ў значэнні назоўніка» — *шкода* «ў значэнні слова катэгорыі стану»; распад полісеміі: *лаўка* — *аддзел у гандлёвым радзе* — *невялікі магазін*. Выпадзенне прамежкавага звяна аддзел у гандлёвым радзе пасадзейнічала ўзнікненню амонімаў *лаўка* «невялікая лава» — *лаўка* «невялікі магазін».

У залежнасці ад харектару супадзення ў гучанні і напісанні вылучаюць лексічныя, граматычныя, фанетычныя, графічныя амонімы.

Лексічныя амонімы, слова адной часціны мовы, якія могуць супадаць ва ўсіх граматычных формах (поўныя амонімы) або толькі ў некаторых (непоўныя амонімы). Прыклад поўных амонімаў: *быліна* «народная эпічна-песня» — *быліна* «сцяблінка». Абодва слова — назоўнікі жаночнага роду, маюць адольжкі склонавыя формы (*быліны*, *быліне*, *быліну*, *былінай*, *у быліне*; *былін*, *былінам*, *быліні*, *былінамі*, *у былінах*). Прыклад непоўных амонімаў: *зверабой* «паляўнічы на марскога звера» — *зверабой* «расліна». Гэтыя назоўнікі супадаюць у адзіночным ліку, бо форму множнага ліку мае толькі назоўнік са значэннем «паляўнічы».

Граматычныя амонімы, або амаформы (ад грэч. *homos* «аднолькавы» + лац. *forma* «форма»), аднолькавыя па гучанні і напісанні формы ў межах граматычнай парадыгмы аднаго слова або парадыгмаў розных слоў. Вылучаюць наступныя разнавіднасці амаформаў: 1) амаформы ў межах парадыгмы аднаго слова (супадзенне ў гучанні і напісанні граматычных формаў скланяльных часцін мовы): *чалавек* (назоўнік назоўнага склону адзіночнага ліку) — *чалавек* (назоўнік роднага склону множнага ліку); 2) амаформы ў межах парадыгмаў слоў адной часціны мовы (супадзенне ў гучанні і напісанні граматычных формаў слоў адной часціны мовы): *лячу* (форма

першай асобы адзіночнага ліку ад дзеяслова *ля-цець*) — *лячу* (форма першай асобы адзіночнага ліку ад дзеяслова *лячыць*); 3) амаформы ў межах парадыгмаў слоў розных часцін мовы (супадзенне ў гучанні і напісанні граматычных формаў слоў розных часцін мовы): *пакрывала* (назоўнік назоўнага склону адзіночнага ліку) — *пакрывала* (дзеяслово адзіночнага ліку, прошлага часу, жаночага і някага роду).

У лінгвістыцы вылучаюць яшчэ лексічныя граматычныя амонімы — слова розных часцін мовы, што супадаюць у гучанні і напісанні сваіх загалоўных формаў: *вусне* (назоўнік) — *вусны* (прыметнік). Кантэкст (сістаксічная ситуацыя) выяўляе часцінамоўную прыналежнасць гэтых амонімаў. Аднак традыцыйна такія амонімы разглядаюцца як амаформы.

Фанетычныя амонімы, або амафоны (ад грэч. *homos* «адно, չказы» + *r̄hōnē* «голос», «гук»), слова з аднолькавым гучаннем, але розным напісаннем. Гукавое супадзенне ўзнікае ў вусным маўленні як вынік дзеяння фанетычных законаў у наступных пазіцыях: аглушэнне звонкіх зычных: *код* — *кот*, *лёд* — *лёт*; асіміляцыя звонкіх зычных: *казка* — *каска*, *грубка* — *группка*.

Разнавіднасцю амафонаў з'яўляюцца супадзенне ў гучанні ўласных і агульных найменняў: *Надзея* — *надзея*, *Раман* — *раман*.

Графічныя амонімы, або амографы (ад грэч. *homos* «аднолькавы» + *graphō* «пішу»), слова з аднолькавым напісаннем, але розным вымаўленнем (націкам). Разнавіднасці амографаў: лексічныя (*рабінка* — *рабінка*, *музыка* — *музыка*); граматычныя (*бера-гугу* — назоўнік, *бера-гугу* — дзеяслово; *сталы* — назоўнік, *сталы* — прыметнік).

Існуюць таксама міжмоўныя амонімы, якія ўзнікаюць паміж тыпалагічна блізкімі мовамі (бел. *нядзеля* «сёмы дзень тыдня» — рус. *неделя* «ўсе дні тыдня») і народнаснымі мовамі (бел. *пароль* «сакрэтнае слова» — франц. *parole* «слова мовы»).

Амонімы выкарыстоўваюцца як стылістычны сродак стварэння каламбураў (франц. *calembour*), невялікіх гумарыстычных вершаў, пабудаваных на аманімічных рыфмах:

З недапісаным *раманам*

Лез у класікі Раман.

Кажуць, і сыны Рамана

*Пішуць той жа ўсё *раман* (Х. Жычка);*

Я на елку палячу —

І галінкі палячу:

Дзюба ў мяне доўгая,
Буду слухаць доўга я...
З журавін зрабіў каралі —
Журавы мяне каралі,
А суніцы ледзь паспелі,
Іх дразды скляваць паспелі... (С. Грахоўскі).

Стайленне даследчыкаў да А. у фразеалогіі неаднолькавае: адны яе адмаўляюць, другія признаюць. Няма канкрэтных крытэрыяў, якія б дазволілі размяжоўваць мнагазначныя фраземы і фраземы-амонімы.

Аманімічнымі прынята лічыць такія фраземы, якія ў зыходнай форме поўнасцю супадаюць у структурна-фанетычным і графічным афармленні і не маюць нічога агульнага ў сваім значэнні; напрыклад, фраземы *зялёная вуліца* «строй салдат са шпіцрутэнамі» і *зялёная вуліца* «свабодны шлях, без перашкод і затрымак» з'яўляюцца амонімамі.

Аманімічнымі не з'яўляюцца фраземы, якія маюць рознае катэгарыяльнае значэнне: *хоць куды* «вельмі добры, выдатны» (прыметнікае значэнне) і *хоць куды* «вельмі добра, выдатна» (прислоўнае значэнне). Амонімы павінны мець аднолькавыя спалучальныя магчымасці.

Т.Я. Старасценка, Н.М. Нямковіч.